



КАЛІ З СЯБРОЎСТВА
НАРАДЖАЕЦЦА
КАХАННЕ

Сямейная
ЛІТА

ХІМІЯ ЛЁСУ

13



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

15

КРАСАВІКА 2021 г.

ЧАЦВЕР

№ 70 (29439)

Цеснае ўзаемадзеянне і высокі давер

Сустрэча Аляксандра Лукашэнкі і Ільхама Аліева мела і палітычны, і эканамічны плён



Фота БелТА.

Афіцыйны візіт Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі ў Баку пачаўся ў аўторак неформальнай сустрэчай з азербайджанскім калегам Ільхамам Аліевым. Але асноўныя перагаворы адбыліся ўчора.

Прэзідэнты пачалі рабочы дзень афіцыйнай сустрэчай у рэзідэнцыі «Загульба», што ў 40 кіламетрах ад Баку на беразе Каспійскага мора. Перагаворам папярэднічала пра-такольная цырымонія фатаграфавання. Пасля прэзідэнты спусціліся ў залу перагавораў. Сустрэча лідараў праходзіла ў вузкім складзе з удзелам міністраў замежных спраў, затым у шырокім — далучаліся астатнія члены дэлегацый.

У пачатку перагавораў, як перадае БелТА, Аляксандр Лукашэнка заявіў, што перашкодзіць супрацоўніцтву Беларусі і Азербайджана не можа ні адна пандэмія.

«Напэўна, наша сустрэча ў нейкай ступені прагучыць рэфрэнам на фоне гэтых усіх падзей: пандэміі і іншага. Але сапраўдныя сябры не адкладваюць на доўгі час тыя мера-прыемствы, якія трэба правесці своечасова. Перашкодзіць гэтаму не можа ні адна пандэмія», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

СТАР. 2

ЦЫТАТА ДНЯ



Наталля КАЧАНОВА, старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу:

«Хоць у Савет Рэспублікі як верхнюю палату парламента паступаюць законопроекты, якія раней ужо былі прынятыя дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў, сенатары падключаюцца да работы і на больш ранніх стадыях — на пасяджэннях камісій, вядуць дыскусіі з экспертамі, зацікаўленымі людзьмі. Вельмі шмат выяжджаем у рэгіёны, сустракаемся з людзьмі для таго, каб адчуць, як гэты законпраект будзе працаваць у жыцці. Таму дэбаты ёсць, і спрэчкі ёсць. Цяпер вельмі шмат новых законапраектаў — аб недапушчальнасці рэабілітацыйнага нацызму, ахове персанальных даных. Аб дзяржаўнай службе будзе практычна новы законпраект. Таму спрэчак хапае. Але разам з тым мы заўсёды знаходзім агульную мову для таго, каб прыняць правільнае рашэнне і каб законпраект быў жыццяздольны».

Пасяўныя далягледы

Сяўба ідзе поўным ходам па ўсёй краіне, нават у самым паўночным яе рэгіёне. Механізатары ААТ «Адраджэнне» Віцебскага раёна сеюць яравы ячмень. Сёлета ім неабходна пасеяць яравых збожжавых на 1,16 тысячы гектараў.



Фота БелТА.

Галоўны аграном Ігар ЯЗЭПЧАНКА і механізатар Васіль ТРАПЯНОК.

Разумныя грошы

САМЫЯ ВЯЛІКІЯ ПРАЦЭНТЫ — У РУБЛЁВЫХ ДЭПАЗІТАХ

На якіх банкаўскіх укладах заробіш больш

Як толькі ў нас з'яўляюцца лішнія грошы, адразу ўзнікае пытанне, куды іх укласці, каб яны прынеслі нейкі дадатковы прыбытак. У фінансістаў наконт гэтага прапанова хапае. Аналітыкі ўпэўненыя, што грошы павінны працаваць нават тады, калі поспехі ў эканоміцы не такія відавочныя... Зберажэннямі трэба проста правільна кіраваць. Як гэта рабіць — тут кожны выбірае свой алгарытм.

Уклад з'яўляецца адным з варыянтаў, які дапамагае зберагчы і разам з тым пусціць у абарачэнне і прымножыць свае грашовыя сродкі. Аднак, каб не пралічыцца з такой інвестыцыяй, варта спачатку разабрацца, на што звярнуць увагу, каб у выніку не застацца ў мінусе.

Валюту зберажэнняў выбірайце самі

Надаўна добры знаёмы майго бацькі (абодвум ужо за 80) нечакана звярнуўся да мяне з просьбай. Справа ў тым, што гэты ўжо немалады чалавек вырашыў памяняць валюту сваіх зберажэнняў. Валют на рынку шмат, а якую выбраць, ён не ведае.

Найлепшай валютай для зберажэнняў гэтай вясной стане долар, раскажаў эксперт па фондавым рынку адной

маскоўскай інвестыцыйнай кампаніі Дзмітрый БАБІН. Па словах фінансіста, валюты, якія былі фаварытамі летась, паступова ператвараюцца ў аўтсайдары, хоць і даражэлі апошнія 9 месяцаў. Гаворка ідзе пераважна пра валюты еўрапейскіх краін, якія не ўваходзяць у зону еўра (Балгарыя, Венгрыя, Данія, Польшча, Румынія, Харватыя, Чэхія, Швецыя), а таксама валютах тых краін, якія развіваюцца, і з сыравіннымі эканомікамі, якія будуць «падаць» у параўнанні з доларам, удакладніў эксперт.

СТАР. 4




КОРАТКА

• Пытанне аб выдачы ліцэнзій на эксплуатацыю першага энергаблока БелАЭС плануецца разгледзець у маі.

• Мінскі аўтамабільны завод захоўвае лідарства на рынку грузавікоў ва Украіне.

• У Беларусі ў 2020 годзе колькасць выяўленых фальшывых грошай зменшылася на 23,8 %.

ISSN 1990 — 763X



9 771990 763008